




... і ў жніўні 1915 года  
мяне папрасілі  
ластаяць «за веру,  
цара і айчыну».



Кандрат  
Крапіва  
1896-1991

Нарадзіўся 22 лютага 1896 года ў вёсцы Нізок. Вучыўся ў царкоўнапрыходской школе, у народным вучылішчы ў мястэчку Узда, у гарадскім вучылішчы ў Стоўбцах.

У 1913 годзе экстэрнам здаў экзамены на годнасць народнага настаўніка.

1930 год. Заканчвае Беларускі дзяржаўны універсітэт.

*Кандрат Крапіва з жонкой  
Аленой Констанцінаўной і бацькам  
Кандратам Міхайлавічам. 1930 год.*



# Кандрат Атраховіч – сапраўднае прозвішча драматурга.

Так тлумачыць  
выбар  
псеўданіма

## Крапіва

Я ў маствацкім агародзе  
Толькі марная трава.  
А якая? Смех, дый годзе:  
Я — пякучка-крапіва.  
Я расту вось тут пад плотам  
І не так даўно ўзышла,  
А ўжо многім абармотам  
Рукі-ногі папякла...

1922 г.

Яго кожная байка была радаснай  
падзеяй для чытачоў



Крапіва, безумоўна, вялікі майстар байкі і камедыі, але ён і добры лірычны паэт, і цудоўны бытапісец. Пісьменнік шырока глядзіць на жыццё і глыбока пранікае ў яго тайнікі: ён бачыць у ім і гераічнае, і трагічнае, і смешнае.

Пятро Глебка.

# 1941 ГОД.

З першага дня вайны  
Крапіва працуе ў газеце  
Красноармейская правда”  
З 1943 года і да канца вайны  
рэдагуе газету-плакат  
“Раздавім фашисцкую гадзіну”



3 сыном Барысам. 1942 год.



1933 г. П'еса “Канец дружбы”

1939 г. П'еса “Хто смяецца апошнім”

1943 г. П'еса “Проба агнём”

1945 г. П'еса “Мілы чалавек”

1948 г. П'са “З народам”

1953 г. П'еса “Зацікаўленая асобра”

1958 г. П'еса “Людзі і д'яблы”

1972 г. Камедыя “Брама нейміручасці”

Ролю цёці Каці ў п'есе “Хто смяецца апошнім” выконвала  
наша зямлячка – артыстка Лідзія Іванаўна Ржэцкая.

Таксама у яго вельмі шмат вершаў  
пра вайну.

# АПОШНЯЯ СТАЎКА ГІТЛЕРА

- Заядлы ігрок і упарты  
Гітлер — фашисцкі пёс.  
Паставіў усё ён на карту —  
Гонар дзяржавы, свой лёс.

Гебельс круціць шарманку,  
Значыць — у Гітлера туз;  
Крыкнуў ён хрыпла: «Па банку!  
Іду... на Савецкі Саюз».

Мы адказалі: «Біта!  
Пад Раствам і пад Москвой...»  
Цяпер мы прымусім бандыта  
Расплаціцца сваёй галавой.

- 1942

Зброю к бою, партызаны!  
Лезе ў хату госьць нязваны,  
Лезе к нам фашисцкі гад —  
Лоб стальны, ды кволы зад.  
Напралом прывык ён перці,  
Хай жа прэ насустрач смерці,—

Для гасцей такіх у нас  
Падрыхтованы прыпас:  
З фронту — танкі ды гарматы,  
З тылу — вілы ды гранаты,  
З фронту — слаўныя палкі,  
З тылу — вашыя штыкі.

Расквітаемся мы з гадам  
Здружанымі сіламі:  
Лоб стальны праб'ём снарадам,  
Зад праніжам віламі.

# Кандрат Крапіва 80-гадовы юбілей

Грамадскасць  
ушаноўвае 80-гадовага  
юбіляра. 1976 год.




**У дзень 90-годдзя. 1986 год.**



# Узденшчына. Вёска Нізок - радзіма Кандрата Крапівы



У 1975 годзе  
прысвоена  
высокое званне  
Героя  
Сацыялістычнай  
Працы



# Кандрат Крапіва тройчы лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР

1941 – за п'есу “Хто смяецца апошнім”

1951 – за п'есу “Пяюць жаваранкі”

1971 – за распрацоўку праблем беларускай  
дыялекталогіі

У 1956 годзе ў сувязі з 60-годдзем нададзена  
званне народнага пісьменніка БССР

# **Кадрат Крапіва**

## **Памёр 7 студзеня 1991 года.**

**Пахаваны на  
Усходніх могілках  
Мінска.**